

Спорт-тайм

УСЁ ХУТЧЭЙ І ХУТЧЭЙ

Настасся Шкурдай устанавіла чарговы рэкорд

У штотыднёвым спартыўным аглядзе «Звязды» расказваем пра найбольш актуальныя падзеі выхадных.

1. Плыўчыха Настасся Шкурдай пабіла свой рэкорд на дыстанцыі 100 м на спіне ў чацвёрты дзень Кубка і першынства Беларусі па плаванні. Яна паказала час 59,08 сек. Папярэдні вынік складаў 1 хв. 0,59 сек. Другое месца на гэтай дыстанцыі заняла

зій: Ільі Шымановіча, Мікіты Цмыга, Настасі Шкурдай, а таксама ў камбінаванай мужчынскай і змешанай эстафетах. У планах — заваяваць яшчэ ад трох да пяці пеццавак на Гульні.

2. Завяршыліся матчы 18-га тура чэмпіянату краіны па футболе. Жодзінскае «Тарпеда-БелАЗ» і мінскае «Дынама» згулялі ўнічыю 0:0, з такім жа лікам завяршыўся і матч гродзенскага «Нёмана» з салігорскім «Шахцёрам».

«Дынама» (Мінск) — 27 (18), «Дынама» (Брэст) — 26 (16), «Віцебск» — 26 (18), «Рух» — 25 (18), «Іслач» — 23 (18), «Славія» — 22 (17), «Слуцк» — 21 (17), «Гарадзея» — 19 (18), «Мінск» — 18 (16), «Смалявічы» — 14 (17), «Белшына» — 10 (18).

Спіс найлепшых бамбардзіраў узначальвае Джасурбек Яхшыбоеў («Шахцёр»), які забіў дзесяць мячоў. Наступны тур пройдзе з 24 да 26 ліпеня.

3. У чэмпіянаце Беларусі па пляжным футболе вызначыліся ўсе саіскальнікі ўзнагарод. У вырашальнай серыі за «золата», як і год таму, сустрэнуцца дзючы чэмпіён краіны «Гроднааблспорт» і «Кіраўск-СДЮШАР». У паўфінальных матчах 13-га нацыянальнага першынства ў Кіраўску гаспадары двойчы перайгралі «Шчучын» — 4:0 і 6:4. Гродзенская каманда не пакінула шанцаў сапернікам з «Брэста» — 4:0 і 9:3. Няўдачнікі паўфінальных баталій праз тыдзень паспрачаюцца за бронзавыя медалі.

Заклучны тур чэмпіянату Беларусі па пляжным футболе, пасля якога вызначыцца прызёры, пройдзе 25—26 ліпеня ў Шчучыне. Нагадаем, самым тытулаваным беларускім клубам з'яўляецца барысаўскі БАТЭ: ён сем разоў становіўся чэмпіёнам краіны. У двух папярэдніх першынствах запар «золата» заваяваў «Гродна-

аблспорт». Таксама два тытулы ў актыве мінскай каманды «Пасат-Пласт», адзін раз чэмпіёнам ставіўся светлагорскі ЦКК.

4. На пасяджэнні 136-й сесіі Міжнароднага алімпійскага камітэта зацверджаны расклад на будучы летні Гульні XXXII Алімпіяды ў Токіа. Прадстаўнікі арганізацыйнага камітэта «Токіа-2020» у сваім дакладзе адзначылі высокую гатоўнасць да правядзення Гульні, нягледзячы на абставіны, якія вымусілі перанесці іх з 2020-га на 2021 год. Японскі бок таксама змог пацвердзіць выкарыстанне падчас спарборніцтва ўсіх 43 аб'ектаў, якія былі арандаваны для стартаў у 2020-м. Найбольшыя цяжкасці выклікала Алімпійская вёска, кватэры ў якой на 2021 год былі прададзеныя. Прэзідэнт МАК Томас Бах выказаў падзяку арганізатарам за іх намаганні ў падрыхтоўцы. «Алімпійская вёска — сэрца Алімпійскіх гульняў, а месца правядзення — душа Гульні. Атлеты з усёго свету зноў будуць жыць разам пад адным дахам у Алімпійскай вёсцы, разам абедаць, разам святкаваць, разам абмяркоўваць старты. Зроблена за апошні час работа — сведчанне паспяховай працы аргкамітэта і спецгрупы МАК. Нам удалася правесці яркія і запамінальныя Гульні», — заявіў прэзідэнт МАК.

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.



Настасся Куляшова — 1 хв. 2,34 сек. Замкнула тройку лідараў Таццяна Кляцова (1 хв. 3,61 сек.).

Кубак і першынства Беларусі па плаванні сабралі 340 спартсменаў. У спарборніцтвах удзельнічалі і лідары нацыянальнай каманды Беларусі. Асноўныя задачы, якія ставіў трэнерскі склад на спарборніцтвы, — паглядзець фізічную форму спартсменаў і зразумець, да чаго каманда падыходзіць пад канец года. Нагадаем, у беларускіх плыўцоў ужо ёсць пяць алімпійскіх ліцэн-

Вынікі іншых сустрэч гэтага тура: «Мінск» — «Энергетык-БДУ» — 2:1, «Віцебск» — «Смалявічы» — 1:0, «Гарадзея» — «Белшына» (Бабруйск) — 2:1, «Слуцк» — «Іслач» — 2:1, «Рух» (Брэст) — БАТЭ — 0:3. Матч «Славія» (Мазыр) — «Дынама» (Брэст) перанесены на пазнейшы тэрмін.

Турнірнае становішча: БАТЭ — 34 ачкі (18 матчаў), «Шахцёр» — 34 (18), «Нёман» — 31 (17), «Энергетык-БДУ» — 29 (18), «Тарпеда-БелАЗ» — 27 (18),

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	5.06	21.25	16.19
Віцебск	4.49	21.21	16.32
Магілёў	4.56	21.15	16.19
Гомель	5.00	21.04	16.04
Гродна	5.23	21.39	16.16
Брэст	5.31	21.32	16.01

Месяц

Маладзік 20 ліпеня.
Месяц у сузор'і Льва.


Імяніны

Пр. Пракопа.
К. Андрэя, Віктара, Данеля.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

21 ЛІПЕНЯ



1860 год — нарадзіўся Антон Іосіфавіч Каменскі, беларускі графік, жывапісец. Творчасць звязана з мастацкім жыццём Беларусі і Польшчы. Скончыў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў. У 1885—1890 гадах жыў у радавой сядзібе Ярылаўка. З 1891-га — у Парыжы, дзе вучыўся ў акадэміі Жульена. Супрацоўнічаў з варшаўскімі і віленскімі часопісамі, ілюстраваў творы рускіх і польскіх пісьменнікаў. Стварыў шэраг партрэтаў, серыі літаграфій «Белаежская пушча», «Дух рэвалюцыянера» і іншых.

1905 год — нарадзіўся Янка (Іван Іванавіч) Бобрык, беларускі паэт. Быў навуковым супрацоўнікам Дзяржаўнай акадэміі мастацтвазнаўства ў Ленінградзе, працаваў у Белдзяржкіно. Аўтар паэмы «Галіна», зборніка вершаў «Пунсовае ранне» (разам з Алесем Звонакам і Янкам Туміловічам). Пісаў нарысы па гісторыі кіно. Загінуў у блакадным Ленінградзе ў 1942-м.



1620 год — нарадзіўся Жан Пікар, французскі астраном. Вымераў дугу парыжскага мерыдыяна паміж Парыжам і Ам'енам. Прышоў да высновы, што Зямля не мае дакладнай

формы шара. Выдаў першы астранамічны штогоднік (1679).

1910 год — нарадзіўся Уладзімір Аляксандравіч Сяроў, расійскі жывапісец і графік, народны мастак ССРСР. Аўтар гістарычных карцін «Хадакі ва У. І. Леніна», «Дэкрэт аб міры» і іншых. Лаўрэат Сталінскай прэміі.

1920 год — нарадзіўся Ісак Стэрн, амерыканскі скрыпач. Інтэрпрэтатар твораў Баха, Бетховена, Брамса і іншых кампазітараў.

1925 год — нарадзіўся Глеб Аляксандравіч Стрыжэнаў, расійскі акцёр тэатра і кіно, заслужаны артыст РСФСР. Здымаўся ў фільмах «Сорак хвілін да святання», «Няўлоўныя мсціўцы», «Місія ў Кабуле», «Дні Турбіных».



У той жа дзень ССРСР далучыўся да Міжнароднай метрычнай канвенцыі, заключанай у Парыжы 20 мая 1875-га.



СЕНЕКА:

«Да старасці я клапаціўся пра тое, каб добра жыць, а ў старасці клапаціўся аб тым, каб хараша памерці».

УСМІХНЕМСЯ

— Ой, не трэба мяне ўгаворваць, я і так пагаджуся!

— Завесь шторы, а потым закрой рот — і зрабі ноч да вечара.

Як запэўнівае Іванавіч, пляцдзясат грамаў каньяку за вячэрай — гэта не толькі карысна, але яшчэ і мала.

Па рынку ідзе статная дама. Следам за два крокі з дзвюма здаровымі авоська-

мі пляцэцка худзюшчы муж. За адну з авосек трымаецца хлопчык.

Мужчына яму кажа: — Сёма, павер майму сумнаму вопыту: ніколі не жаніся!

Хлопчык перажоўвае сказанае, калупаючыся адным пальчыкам свабоднай рукі ў носе, потым задае слухнае пытанне:

— Тата, а з кім я тады буду дзяліцца сваім сумным вопытам?

